

УДК 947.6(075.8)
ББК 63.3(4Бел)я73
К666

Друкуеца па рашэнні рэдакцыйна-выдавецкага савета БДПУ,
рэкамендавана секцыяй гуманітарных навук БДПУ
(пратакол № 7 ад 29.03.05)

Рэцензенты:
доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык кафедры славянскай гісторыі
і метадалогіі гістарычнай навукі БДПУ А. П. Жытко;
кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры новай і навейшай гісторыі
БДПУ Л. А. Тупік

Корзюк, А. А.
К666 Шляхі фарміравання пазнавальнага інтерэсу вучня ў працэсе вывучэння гісторыі Беларусі ў школе (канец XVIII – пачатак XX ст.) метад. дапам. /
А. А. Корзюк; пад навук. рэд. І. І. Багдановіча. — Мн. : БДПУ, 2005. — 47 с.
У дапаможніку праланаваны разнастайнія тарыянты ўроکаў, змешчаны
праблемныя заданні Даюцца фрагменты з твораў мастацкай літаратуры.
Выкарыстаны вольт вывучэння вяенна-гістарычнага і культурна-гістарычнага
матэрываляў.
Адресуеца студэнтам гістарычнага факультета БДПУ.

УДК 947.6(075.8)
ББК 63.3(4Бел)я73

© Корзюк, А. А., 2005
© ВВЦ БДПУ, 2005

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

А. А. Корзюк

**ШЛЯХІ ФАРМІРАВАННЯ ПАЗНАВАЛЬНАГА
ІНТАРЭСУ ВУЧНЯЎ У ПРАЦЭСЕ
ВЫВУЧЭННЯ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў ШКОЛЕ
(КАНЕЦ XVIII – ПАЧАТАК XX СТ.)**

Метадычны дапаможнік

8991
бібліятэка
БДПУ імя М. Танка

Мінск 2005

Пасля заслушоўвання паведамлення ў прадстаўнікоў мікрагруп вучні разам з настаўнікам прыходзяць да высновы аб адмоўным упрыгожжанні пазіцыйнай вайны на эканамічнае і палітычнае становішча ў краіне, абастрэнні шматлікіх сацыяльна-еканамічных і нацыяльна-палітычных супяречнасцей, што ў выніку прывяло да складання рэвалюцыйнай сітуацыі.

Можна прапанаваць для абмеркавання наступныя праблемныя пытанні:

- Чым тлумачыцца антываенная пазіцыя газеты «Наша Ніва»?

- Ацаніце лозунгі партыі бальшавікоў: «Паражэнне ў імя рэвалюцыі!» І «Ператворым вайну імперыялістyczную ў вайну грамадзянскую!».

- Чаму вайна стала зацяжной на абодвух франтах? Якія наступствы гэта мела для Германіі? Для Расіі? Для Беларусі?

Для вобразна-эмацыйнальнага ўздзеяння на вучняў пры вывучэнні тэмы настаўнік можа выкарыстаць некаторыя мастацкія творы, напрыклад, цыкл вершаў Я. Купалы «Песні вайны», аповесьць М. Гарэцкага «На імперыялістyczнай вайне» і інш.

2. ВЫВУЧЭННЕ КУЛЬТУРНА-ГІСТАРЫЧНАГА МАТЭРЫЯЛА.

У курсе гісторыі Беларусі канца 18 – пачатку 20 ст. утрымліваецца багаты вучэбны матэрыял па гісторыі беларускай культуры, які падзелены на трох блокі ў адпаведнасці з логіка-храналагічнай структурай курса: канец 18–50-я гг. 19 ст.; 60-90-я гг. 19 ст.; пачатак 20 ст.

Яго вывучэнне павінна сфарміраваць агульнагісторычныя веды вучняў аб зменах у сістэме і харктары народнай адукацыі, развіцці навуковых ведаў на працягу гэтага часу, у беларускай літаратуры і развіцці нацыянальнай мовы, друку, тэатру і выяўленчага мастацтва ў 2 палове 19 ст., уздымне беларускага нацыянальна-культурнага руху ў 1905 – 1914 гг.

Зразумела, што дадзеная задача павінна вырашанацца ў цеснай сувязі з вывучэннем курса беларускай літаратурны, тым больш, што храналагічныя рамкі вывучаемага перыяду па гэтых двух прадметах супадаюць.

У практыческім вывучэнні культурна-гісторычнага матэрыялу у вучняў неабходна фарміраваць такія спосабы дзеяння, як:

- Суддясценне гісторычных падзеяў з пэўным перыядам;

- Сістэматызація і абагульненне гісторычных фактаў, фірмулёўка на іх падставе высноў;

- Вызначэнне прычын і вынікаў гісторычных падзеяў;

- Самастойнае вывучэнне матэрыялу падручніка, складанне разгорнутага плана вучэбнай інфармацыі;

- Вызначэнне магчымых міжпрадметных сувязей;

- Удзел у абмеркаванні гісторычных эпізодаў і падзеяў, вызначэнне сваіх адносін да іх;

•Параўнальнай харктарыстыка і ацэнка гісторычных асоб і дзеячаў культуры;

- Выкарыстанне твораў літаратуры і мастацтва як крыніцы ведаў.

Вывучэнне культурна-гісторычнага матэрыялу ўтрымлівае шырокія магчымасці для арганізацыі і правядзення ўроку-экскурсіі ў дзяржаўныя музеі. Такая форма арганізацыі заняткаў з'яўляецца дзеясным сродкам грамадзянска-патрыятычнага, маральнага, эстэтычнага выхавання вучняў, спрыяе павышэнню ў іх цікаўасці да вывучэння гісторыі. Паколькі экспазіцыі большасці абласных, раённых і іншых мясцоў выхаваюць комплексныя харктар, адностроўваючыя розныя бакі гісторыі разніцаў сваіх края, адзначым тых магчымасці, якія можна выкарыстоўваць пры планаванні і арганізацыі ўроку-экскурсіі па гісторыі культуры ў 8 класе ў дзяржаўныя музеі г.Мінска (таб.4):

Табліца 4

Планаванне ўроку-экскурсіі па гісторыі культуры ў 8 класе

№ П/к	ТЭМА	МЕСЦА ПРАВЯДЗЕННЯ
1	Культура Беларусі к. 18– сяр. 19 стст.	Нацыянальны мастацкі музей, музей гісторыі беларускай літаратуры, музей тэатральнай і музычнай культуры, дом-музей В. Ваньковіча.
2.	Утварэнне беларускай нацыі. Культура Беларусі (60 – 90-е гг. 19 ст.)	Нацыянальны мастацкі музей, музей гісторыі беларускай літаратуры, музей тэатральнай і музычнай культуры.
3.	Уздым беларускага нацыянальна-культурнага руху. Культура Беларусі ў пач. 20 ст.	Нацыянальны мастацкі музей, музей гісторыі беларускай літаратуры, музей тэатральнай і музычнай культуры, літаратурны музей Я.Купалы, Я.Коласа, М. Багдановіча, філіял літаратурнага музея М. Багдановіча «Беларуская хатка»

Тэма “Адукацыя і навука (канец 18 – 50-я гг. 19 ст.)” (§7)

Магчымыя два варыянты арганізацыі ўрока. Пры першым варыянце ўрок з'яўляецца камбінаваным, і ў яго першай частцы праводзіцца праверка хатняга задання па папярэднім параграфу “Крызіс феадальна-прыгонніцкага ладу”. Пры выкарыстанні другога варыянту праводзіцца ўрок вывучэння новага матэрыяла.

У любым выпадку на ўроці настаўнік разам з вучнямі павінны ахарактарызаваць і ацаніць асноўныя дасягненні ў развіцці адукацыі і навукі ў Беларусі ў першай палове 19 ст.

Дасягненне дадзенай мэты ажыццяўляеца праз развіцце навыкаў харкторыстыкі і ацэнкі дасягненняў і з'яў культуры, гістарычных асоб, складання табліц і схем, фармулеўкі высноў па выніках вывучэння новага матэрыялу.

Як усе ўрокі, прысвечаныя вывучэнню культурна-гістарычнай спадчыны, гэтая тэма мае шырокі патэнцыял для выхавання сродкамі арганізацыі вучэбнай работы нацыянальнай самасвядомасці і годнасці вучняў, павагі да грамадской і навуковай дзеянасці дзеячоў культуры Беларусі 1 пал. 19 ст.


Вывучэнне новага матэрыялу пачынаецца з эўрыстычнай гутаркі па актуалізацыі набытых вучнямі ў 7 класе ведаў па тэме «Культура Беларусі ў сярэдзіне 17-18 ст.»:

- Што новага паявілася ў адукатыўнай сістэме РП у канцы 18 ст.?
- У чым вы бачыцце станоўчыя бакі дзеянасці Адукатыўнай камісіі?
- Ці былі скончаны адукатыўныя пераўтварэнні ў РП? Чаму?

Абагульнішы адказы, неабходна падвесці вучняў да высноў аб tym, што ў канцы 18 ст. у РП была зроблена спроба ўкараніць прынцыпы шматступенчатай даступнай свецкай адукатыўнай, а пасля далучэння беларускіх земляў да Расіі сістэма адукатыўнай стала развівацца ў адпаведнасці з расійскай. Пасля гэтага настаўнік пераходзіць непасрэдна да тлумачэння матэрыялу ўрока. Першым пытаннем разглядаецца развіццё адукатыўнай:

1. Вывучэнне змен у сістэме адукатыўнай:

1.1. Тлумачэнне настаўніка і пабудова схемы “Сістэма адукатыўнай ў 1 палове 19 ст.” (мал.4):



На падставе тлумачэння вучні робяць высноў аб саслоўнай накіраванасці і маладаступннасці сістэмы адукатыўнай, працягу праз яе палітыкі паланізацыі.

1.2 Харкторыстыка дзеянасці адукатыўнай установы, якая давалі вышэйшую адукатыўную.

Арганізацыя работы вучняў у мікрагрупах па вывучэнні матэрыяла падручніка:

- 1 мікрагрупа – Полацкая езуіцкая акадэмія;
- 2 мікрагрупа – Віленскі ўніверсітэт;
- 3 мікрагрупа – Гродзенскі земляробчы інстытут.

Заданне: адваката, чавацца дзеянасць дадзеных навучальных установ па плану:

1. Гады існавання;
2. Факультеты і галоўныя вывучаляемыя прадметы;
3. Матэрыяльна-тэхнічная база;
4. Роль і развіццё адукатыўнай і навукі.

Пасля заканчэння работы заслушоўваюцца паведамленні прадстаўнікоў мікрагруп.

1.3. Вывучэнне змен у сістэме адукатыўнай пасля падаўлення паўстання 1830-1831 гг.

- ◆ Актуалізацыя ведаў вучняў па тэме “Грамадскі рух. Змены ў палітыцы царызму” у ходзе гутаркі:
- ? Успомніць, якія змены адбыліся ў палітыцы царызму ў адносінах да Беларусі пасля 1831 г. і якія харкторы быўны мелі?
- ? Як пералічаныя змены маглі адбіцца на сістэме адукатыўнай?
- ◆ Канкрэтныя змены адбыліся ў падтрымкі змены пасля фармулеўкі вываду аб узмацненні нацыянальнага прыгнёту (мал.5):

